

*Таццяна Кабржыцкая,
Усевалад Рагойша*

**БЕЛАРУСКІ ФАЛЬКЛОР
ВА ЎКРАИНСКІХ ІНТЭРМЕДЫЯХ XVIII СТ.**

Як вядома, інтэрмедыі лічацца адным з найшматнейшых жанраў у дауніх украінскай і беларускай літаратурах. І ўкраінскія, і беларускія даследчыкі адзначаюць, што з таго часу дайшло да нас больш дваццаці інтэрмедыйных твораў. Украінскія інтэрмедыі, створаныя паводле правілаў напісання мастацкіх твораў, распрацаваных выкладчыкамі курсаў паэтыкі ў Кіева-Магілянскай акадэміі, адлюстроўваюць спецыфіку тагачаснага тэатральна-відовішчнага мастацтва. Сярод навучэнцаў акадэміі былі дзеці мяшчан, казакоў, сялян. Побач з ураджэнцамі Левабярэжнай Украіны, Галіччыны, Закарпацця, а таксама тэрыторый, якія спрадвеку былі беларускімі, у акадэміі атрымлівалі адукцыю студэнты з Расіі, Балгарыі, Грэцыі, Малдавіі, Румыніі, Сербіі. Паколькі ж інтэрмедыі былі пабудаваны на сюжетах з навакольнага народнага жыцця, то менавіта ўкраінскі і беларускі элемент у іх быў вызначальным.

Трывальным кампанентам паэтыкі ўкраінскіх інтэрмедый з'яўляецца прысутнасць у творах дзейнай асобы *Ліцьеін* – прадстаўніка беларускага народа, які, паводле правілаў «Паэтык», заўсёды гаварыў са сцэны на роднай, беларускай мове. Сюжэтная аснова інтэрмедый, фабула дыялогаў-сцэнак, паколькі дзейнічалі ў творах простыя людзі, выяўляла народную інтэрпрэтацыю рэальных падзеяў, а таксама народныя ўяўленні пра сусвет, якія замацаваліся ў вуснай народнай творчасці. Дабро і зло ў інтэрмедыях, як і ў фальклорных творах, асэнсоўваецца, як правіла, з пазіцый народнай звычаёвай маралі. Галоўнае ў паводзінах дзейных асоб – гумарыстычная рэакцыя на праявы рэчаіснасці. Таленавітыя прадстаўнікі ўкраінскага і беларускага народа літаратурна апрацоўвалі народныя пераказы, анекдоты, жыццёвія здарэнні. У іх з сімпатыяй падаваліся вобразы казакоў-запарожцаў, працавітых сялян-ліцьвінаў, з добразычлівым гумарам паказваліся простыя вяскоўцы, гультайаватыя і хітрыя цыганы, з'едліва, іранічна гаварылася пра нахабства шляхціцаў-самадураў, каталіцкую экспансію ксяндзоў. Інтэрмедыі спалучаюць рысы народнай смехавай культуры і карнавальна-кірмашовага дзеяства. Беларускі кампанент выразна выступае ў многіх інтэрмедыях да п'ес М. Даўгалаеўскага і Г. Каніскага. Непарыўная сувязь беларускамоўных тэкстаў, якія змяшчаліся ва ўкраінскіх інтэрмедыях, з беларускім фальклорам яскрава раскрываецца пры аналізе *Interludium'a I* да великолікай п'есы прафесара Кіева-Магілянскай акадэміі М. Даўгалаеўскага «Властотворныі образ чалавеколюбія божія».

У цэнтры сюжэта *Interludium'a I*, як і ў казачных тэкстах, паставлены бедны чалавек сталага ўзросту, даверлівы і неспрактыкаваны. Менавіта таму ён трапляе ў бяду. Мужыкі, якія выйшлі на паляванне, ненарокам забіваюць старога ліцьвіна, што намерваўся аглядадзь на дрэве пчол. Як чалавек шчыры і, відавочна, надзелены станоўчымі якасцямі, Ліцьвін узносіцца на неба. Зрэшты, паводле казачных сюжэтаў, добраму простаму чалавеку не можа не паshanцаваць: Ліцьвін уваскрасае, вяртаецца на зямлю, у гутарцы з ксяндзом выяўляе непарушную жыццястайкасць, дасціпнасць. Сюжэтная калізія, звязаная са знаходжаннем Ліцьвіна на небе, выкладзена вельмі коратка – вершам усяго ў шаснаццаці радках. Аднак гэты невялічкі тэкставы ўрывак дае дакладнае ўяўленне пра вобразнасць мыслення аўтара *Interludium'a*, што вырастает з добра засвоенных народных легенд, міфаў, казак. Можна палічыць, што аснова такой зместавай прыдумкі ляжыць у паважным апакрыфічным жанры. Праўда, у апакрыфічных аповедах вандроўкі на неба і ў пекла здзяйсняе Бог, тут жа на неба трапляе прости чалавек, смертны селянін-беларус. За сюжэтным ходам тут прачытаеца таксама падабенства з жанрам арацыі на великаныя тэмы, якімі шырока пазначана творчасць украінскіх «вандроўных» дзяякоў. І ўсё-такі больш глыбокая сувязь, на нашу думку, тут выяўляеца менавіта з названымі вышэй жанрамі беларускага фальклору. Паспрабуем прасачыць гэту сувязь, вызначыць пэўныя паралелі.

Распавядаючы сынам пра пабачанае і перажытае падчас знаходжання на небе, Ліцьвін выказвае народнае, вясковае ўяўленне пра добрае жыццё. Як селянін-гаспадар ён радуецца, што «на божом гумніе святіе малоціць, / А Пятро с Павлом всіе снапочки валочаць» [11, 366]. Далей ў тэксле з'яўляеца згадка пра «праклятую змяю, што з вагнём ходзіць». Выратоўвае Ліцьвіна ад пераследу лютай змяі Кузьма-Дзям'ян, ён жа дапамагае беларускаму селяніну вярнуцца на зямлю.

Ужо сціслы пераказ падзеі раскрывае фальклорную аснову той прыгоды, якую апісвае Ліцьвін. Падкрэслім, што элементы дауніх вераванняў беларусаў праступаюць праз уесь аповед селяніна. У першым радку маналога Ліцьвіна згадваюцца «кошки баравіе», з якімі сустрэўся беларус у небе. І гэта не дзіўна, паколькі ў міфалагічным уяўленні беларусаў *ком* – жывёла, звязаная з «нячыстай сілай», менавіта кату наканавана было стаяць на мяжы рэальнага свету і іншасвету. Эпітэт *баравыя* ў гэтым выпадку, відавочна, даваў дадатковую характеристыку, размяжоўваючы свойскага ката і дзікага, што канкрэтны завала пададзенае тут негатыўнае значэнне вобраза ката. Слова *баравыя* можа быць таксама выкарыстана як ускосны доказ беларускасці апавядальnika.

Зыходзячы з народных уяўленняў, цалкам заканамернай з'яўляеца сустрэча на небе Ліцьвіна са змяёй. У беларускіх паданнях і павер'ях часта фігуруе Змей, лятучы, вогненны. Акрамя таго, як адзначае беларускі фалькларыст К. Кабашнікаў, «змей – пашыраны персанаж чарадзейных казак розных сюжэтных тыпаў, увасабляе адмоўны пачатак, варожыя чалавеку сілы... Перанесены на неба, вогнедышны казачны змей паглынае не толькі людзей, але і нябесныя свяцілы» [4, 546]. У тэксле *Interludium'a* змяя пераследуе героя: «*c*

огніом ходиц», то «шмарганіец» за ім, то «калащиц» і «есію кричиц», каб аддалі ёй «злачынца» на расправу. Хто ж аказаў падтрымку Ліцьвіну?

Здаўна сваімі апекунамі і дараццамі беларусы лічылі святых Кузьму і Дзям'яна. У беларускім фальклоры адлюстравана вера ў тое, што яны дапамагалі сялянам у іх галоўных клопатах – сенакосе, падрыхтоўцы да жніва, малацьбе. Акрамя таго, паводле народных легенд, Кузьма і Дзям'ян былі майстрамі-кавалімі. Каваль жа, як міфалагічны персанаж, быў надзелены звышстваральнай сілай, звязанай з агнём. У энцыклапедычным слоўніку «Беларуская міфалогія» адзначана, што «для беларускай міфалогіі характэрныя паданні пра кавалёў Кузьму і Дзям'яна, якія змагаліся са змеем» [3, 207]. У гэтым жа артыкуле энцыклапедычнага слоўніка падаецца яшчэ адна, вельмі важная для нас інфармацыя: «Часта кавалёў называють пасярэднікамі паміж верхнім і ніжнім светам» [3, 207]. У *Interludium*'е, які разглядаеца, Кузьма-Дзям'ян падаецца то як адзін абагулены персанаж, то як двое. І ў першым, і ў другім выпадках функцыі святых у аповедзе Ліцьвіна заўсёды аналагічныя народным уяўленням пра чыннасці святых. Яны дапамагаюць Ліцьвіну і словам, і справай. Падчас «уцёкай» ад змяі Ліцьвіна падтрымлівае голас святых, што «*кричаць: бог с табою!*». Пазней Ліцьвін разам са святым на небе ад змяі «*ў кузню захавались*». Кузня выступае ў тэксце інтэрмедыі як своеасаблівае фартыфікацыйнае збудаванне. І нельга не ўбачыць за гэтымі фактамі алюзіі з паданнямі пра магутныя здольнасці кавалёў Кузьмы і Дзям'яна, што здатныя перамагчы – знішчыць, альбо абхітрыць – лютага змeya. Удзельнічаюць Кузьма і Дзям'ян і ў далейшых прыгодах Ліцьвіна, таксама – у адпаведнасці з народнай міфатворчасцю – непашкоджанага селяніна яны спускаюць з неба на зямлю.

Фантастычная, неверагодная гісторыя падарожжа Ліцьвіна на неба мае не менш фантастычную канцоўку. Бо апошні этап гэтай прыгоды – уваскрэсенне Ліцьвіна. Зразумець цудадзейны «механізм» вяртання да жыцця селяніна нельга без ведання зноў жа такі спецыяльна з гэтай тэмай звязаных народных паданняў. У тэксце інтэрмедыі фігуруе «лягушка», з якой да памерлага селяніна-беларуса прыступаюць двое ягоных сыноў. Жаба – хтанічнае істота, звязаная з іншасветам. Як адзначаецца ў энцыклапедыі «Беларускі фальклор», «жаба – фальклорны вобраз з ярка выражанай адмоўнай семантыкай» [9, 469]. Менш катэгарычная характарыстыка – і больш аб'ектыўная, як на наш погляд, – месціцца ў матэрыяле энцыклапедычнага слоўніка «Беларуская міфалогія»: «Як найяскравая прадстаўніца нізу, *жаба* можа быць супастаўлена з верхам і нават яе паходжанне ўспрымацца як нябеснае» [2, 161]. Нашу ўвагу прыцягвае асэнсаванне міфалагічнага разумення вобраза жабы, выказанае У. Тапаровым. Вучоны сцвярджае, што аналіз розных міфапаэтычных сістэм дае падставы гаварыць як пра адмоўныя функцыі жабы – сувязь з хтанічным светам, морам, хваробамі, смерцю, так і са станоўчымі – сувязь з урадлівасцю, вытворчай сілай, уваскрэсеннем [10, 84–85]. Мы перакананы, беларускія даследчыкі яшчэ недастаткова высветлілі аспекты асэнсавання вобраза жабы ў родным фальклоры. Доказам таму можа паслужыць, у прыватнасці, не апрацаваны навукоўцамі, аднак пашыраны ў беларусаў – у дачыненні да дзяцей – лагодны

выраз: «Ах ты, жаба чубатая!» і інш. Казачныя сюжэты даюць падставы лічыць, што ў народным уяўленні жаба магла паўставаць і як сімвал мудрасці. У артыкуле У. Тапарова ёсць яшчэ адно назіранне над міфалагічнымі ўзаемадачыненнямі паміж жабай і чалавекам, якое можа паспрыяць тлумачэнню функцыі *лягушкі* ў фабульных перыпетыях інтэрмедыі, – з дапамогай жабы чалавек здольны здзяйсняць чарадзейства. Жаба звязана з вадою, вільгацію, адсюль – і з вужакамі. Ва ўкраінскім фальклоры занатавана вера ў тое, што жаба можа ажывіць мёртвую вужаку, уваскрасіць, сабраўшы ў адно цэлае, пасечаную на часткі яшчарку. Відавочна, такога напаўнення паданні варта шукаць і ў беларускай народнай творчасці, прынамсі там, дзе фальклор рэгіянальна звязаны з прыродай Палесся ці азёрным краем. Мастацкі тэкст, які прыйшоў да нас са старажытнасці, падказвае нам неабходнасць такіх пошукаў – і дае надзею на адкрыцці.

Не толькі фабульныя перыпетыі, але і моўна-стылістычныя харектар беларускіх сцэнак, як і ўкраінскіх інтэрмедый у цэлым, у склад якіх яны былі ўключаны, таксама вызначаецца ўплывам фальклору. У творах знаходзім грубаватае, але сакавітае народнае слова, афарыстычныя выслоўі, прымаўкі. У мову сыноў Ліцьвіна ўкладзены каларытныя беларускія слова *дзядок, барукаўся, кулікаеу*. У стылі бурлеска выкарыстоўваецца адпаведны лексічны пласт – *сцервище, адубіев, бис* і інш. Эмацыянальная афарбоўка падзей здзяйсняецца з дапамогай такіх выразаў, як *гуліочки спраўляеу, дзярнула яго соколяя маць, з голоду адувся*. Яшчэ большай выразнасцю вызначаецца мова самога Ліцьвіна. Так, уздаваны сумеснымі, дружнымі дзеяннямі сынью, ён прамаўляе:

*Благодариць же бога, што вкуну сплялися,
А то були, как пчолки по міод разбріліся [11, 367].*

У адказ на запытанне ксяндза пра тыя варункі, у якіх знаходзіцца на небе каталіцкі Папа, Ліцьвін, не выказваючы асаблівай пачцівасці да суразмоўцы, з лёгкацю адпрэчвае тэму размовы: *«Памінай ужо як звали, пратав іон да і годзи. Яму неба и ніе снилась ва сніе...»*.

У абагуленай харектарыстыцы вобраза Ліцьвіна, якая вымалёўваецца на падставе ўсіх тэкстаў інтэрмедый, праступаюць толькі станоўчыя рысы. Працавіты Ліцьвін звычайна добры пасечнік, ён разумеецца на пчолах, ходзіць каля борцяў. Ён мудры. Кемлівасць Ліцьвіна выкарыстоўваецца і ў *Interludium*'е IV да п'есы Г. Каніскага «Воскресеніе мертвых». У гэтым жа тэксце, як у разгледжаным *Interludium*'е I да драмы М. Даўгалеўскага «Властотворныі образ», апелюеца да сувязі беларусаў з міфалагічнымі сіламі прыроды, раскрываеца здатнасць беларусаў да варажбы, уменне падначальваць сабе і самога чорта. *«Лесавіе, баравіе и балотніе, ка мне прихадзице!..»*, – звяртаеца Ліцьвін да нячысцікаў, у выніку Ліцьвін атрымлівае перамогу над Ляхам – чорт заганяе Ляха ў сеці. У *Interludium*'е III да п'есы М. Даўгалеўскага «Комическое действие» знаёмімся з Ліцьвінам, які прапануе Мужыкам і Ляху дапамогу: *«Як будзеце перед паном гаварыць, / Я вас старосцю сваею магу научыць»*. Харектэрна, што кампанія прымае яго прапанову і ўсе разам выказваюць пахвалу Ліцьвіну, выкарыстоўваючы

ўстойлівия народныя эпітэты: «Харошо гутории, баюхно старенкій, / Харошо гето лебедзік беленкій».

Цікава адзначыць, што пастаноўка п'ес М. Даўгалеўскага і Г. Каніскага мела музычнае суправаджэнне, пры гэтым музычнае афармленне спрыяла асуджэнню асобных персанажаў, тлумачыла ці падагульняла дзеянне. Пры пастаноўцы п'есы Г. Каніскага «Воскресеніе мертвых» хор суправаджаў нават і інсцэніроўку інтэрмедый [8, 182]. Заўважым, што інтэрмедыі на Украіне практыковалася ставіць і пры калядных, і пры велікодных спектаклях. Як сведчаць беларускія навукоўцы, у школьнім тэатры Беларусі пастаноўка інтэрмедый ў драмах Перадвелікоднага тыдня не дазвалялася [5, 140]. Нельга не звярнуць увагу таксама на той факт, што, характарызуючы беларускі рэпертуар, тэатразнаўцы сцвярджаюць наступнае: «На Беларусі інтэрмедыі вядомы з канца XVI ст. як устаўкі ў школьнія драмы, напісаныя на лацінскай, радзей на польскай і стараславянскай мовах» [7, 459]. Як выключэнне пры гэтым пазначаецца: «Інтэрмедыя «Чорт Асмалейка» была паказана ў першай палове XVII ст. у Крожах (цяпер Літва), у ёй селянін гаворыць па-беларуску» [7, 459]. Пры гэтым чамусьці не ўлічаны звесткі А. Мальдзіса, што «першым сцэнічным творам, у якім адзін з герояў загаварыў па-беларуску, была інтэрмедыя Каспара Пянткоўскага «Цімон Гардзілюд», паставлена ў Вільні ў 1584 г.» [6, 333]. Як бы там ні было, але аналіз украінскага старажытнага тэатральнага рэпертуару значна ўзбагачае наша ўяўленне і пра беларуска-украінскае культурнае ўзаемадзеянне, і пра пачатковы этап беларускай драматургіі, якая стваралася на нацыянальной мове.

ЛІТАРАТУРА

1. Анталогія даўняй беларускай літаратуры: XI – першая палова XVII ст. Мн., 2003.
2. Валодзіна Т. Жаба // Беларуская міфалогія: энцыкл. слоўнік. Мн., 2006.
3. Дучыц Л., Зайкоўскі Э. Каваль // Таксама.
4. Кабашнікаў К. П. Змей. Беларускі фальклор: энцыкл.: у 2 т. Мн., 2005. Т. 1.
5. Мальдзіс А. Арганізацыя пастановак і рэпертуар школьніх тэатраў // Гісторыя беларускага тэатру: у 3 т. Мн., 1983. Т. 1.
6. Мальдзіс А. Літаратура другой паловы XVII–XVIII ст. // Гісторыя беларускай літаратуры: Старажытны перыяд. Мн., 1997.
7. Саннікаў А. К., Семяновіч А. А. Інтэрмедыя // Тэатральная Беларусь: энцыкл.: у 2 т. Мн., 2002. Т. 1.
8. Сулима М. Украінська драматургія XVII–XVIII ст. Київ, 2005.
9. Сухая В. А. Жаба // Беларускі фальклор: энцыкл.: у 2 т. Мн., 2005. Т. 1.
10. Топоров В. Н. Лягушка. Міфы народов мира: энцикл.: в 2 т. М., 1982. Т. 2.
11. Хрестоматія давніої украінської літературы (добра феодалізму). Київ, 1952.